

№ 105 (5480) ПЯНДЗЕЛАК 11 МАЯ 1936 г. Год выдання XIX

С. ШУШКЕВІЧ — ЗАПУШТАНЫ ЧАСТАК РАБОТЫ. БАБРОУ Нікіта — МОЙ МЕТАЛ РАБОТЫ НА ТРАКТАРЫ. Іван ГАЛЫНСКІ, Пярэры ШОСІК — СВАЯ ПІШАНЦА, СВАЕ ПРАП. ЗА РУБЯНОМ. АНЕКСІЯ АБІСІНІ. АСАНЬЯ — ПРЭЗІДЭНТ ІСПАНІІ.

ВЫКАНАЦЬ ПЛАН ЗДАБЫЧЫ ТОРФУ

Тарфяная прамысловасць БССР павінна здабыць у гэтым годзе больш двух мільядаў тон торфу. Гэта заданне вельмі важнае і адказнае.

Торф а'дзяляецца асноўнай апаратай базай энергетычнай прамысловасці. Невыкананне плана торфаздабычы як па колькасці, так і па якасці паказальніках можа пачка адбыцца на рабоце ўсёй прамысловасці.

Прамысловасць Віцебска, Оршы, Магілёва мінулай зімой мела вялікія страты з-за таго, што Белдэс не даваў энергіі. А за выключна драную работу Белдэса вялікая доля яго квалітэта на яго апарату базу — Асіторф, які не забяспечыў станцыю торфам у патрабнай колькасці і палёжнай якасці. Тако-ж станцыя перажыла і некаторыя іншыя прадпрыемствы БССР. Асноўны асцяжкі мела тая выключная ўвага, якую аддаюць торфазаводам ЦК КП(б)Б і Урад БССР.

У гэтым годзе торфазаводы пачалі сезон у значна лепшых умовах, чым у мінулым годзе. Сезон пачаўся за ўмовах найвышэйшага развіцця стэханаўскага руху ва ўсёй краіне, ва ўмовах неабавязальна дэталюў трывалых актывізацыі пярэкоў мас работнікаў і калгаснікаў.

Торфазаводы а'бстава значна лепш тэхнічна аснашчаны. Яны ўмацаваліся эканамічна. Гэта дае ім магчымасць лепш падрыхтавацца да сезона. Таму значная частка заводу і арцелей у гэтым годзе працуюць лепш, чым у мінулым.

У нас і ў тэатр вясковыя галіны прамысловасці вырасты не драныя кадры камандзіраў — кіраўнікоў заводу, любячых сваю справу, якія разумеюць, што яны паступаюць на адзін з адказнейшых участкаў работы. Выраслі і аформіліся добрыя рабочыя калектывы, сярод якіх шмат стэханаўцаў, яшчэ больш удальнікаў (брыгада Зубава, Курдына, Аляксеева і інш.). Гэта адзначаецца ў роўнай п'янавай рабоце многіх заводу і арцелей.

План здабычы торфу ў гэтым годзе ў параўнанні з мінулым значна павялічаны. На галінах камандзіраў тарфянаў прыняты новыя, павялічаныя нормы здабычы для малых і р'ядных заводу. Новыя заданні для заводу і новыя нормы выпрацоўкі на многіх заводах, і ў многіх арцелях перавыконваюцца. Гэта — найбольшы доказ таго, што мы тут маем неабмежаваныя магчымасці і рэзервы.

Усё-ж не глядзячы на гэта тарфяная прамысловасць працуе далёка неадвальна, а многія заводы працуюць выключна драны.

Заводы Белдэса павінны выпрацаваць 558 тысяч тон торфу. У гэтым плане выключна вялікая месца займае Асіторф. А між тым акрамя гэты буйнейшы, які лепш механізаваны тарфяны гігант працуе ганебна драны. З дня ў дзень планы выканваюцца не больш як на 50—60 проц. Гэта значыць, што тут паўтарыцца леташнія справы.

Прыём членамі ўрада БССР стэханаўцаў-выдатнікаў дзяржгандлю

10 мая ў Менску, у Дому ўрада БССР, адбыўся прыём членамі ўрада стэханаўцаў-выдатнікаў дзяржаўнага гандлю рэспублікі.

Каля 200 лепшых работнікаў дзяржаўнага гандлю і р'ядных уа'дэльнікаў скончыўшыся 9 мая ўсеагульнай нарады стэханаўцаў-выдатнікаў дзяржгандлю сустракліся ўчора з тт. Галадзедам, Чарвяковым, Любавічам і іншымі членамі ўрада.

На прыёме таксама прысутнічалі намеснік наркома ўнутранага гандлю СССР тав. Балонін, старшыня ЦК саюза работнікаў дзяржгандлю тав. Мароз і іншыя кіруючыя гаспадары і профсаюны работнікаў дзяржгандлю.

Пасля прыходу ўрада ўнутранага гандлю СССР тав. Балонін адзначыў, што лепшыя прыходзіць работы стэханаўцаў дзяржгандлю БССР заслужаваюць вялікай увагі і шырокага падтрымання па ўсёй сетцы дзяржаўнага гандлю. Азначыўшы гэта членаў ўрада БССР з стэханаўцамі п'янулася больш трох гадзін. Прамовы таварышоў, якія выступалі на прыёме, не раз прымяняліся шумнай авіяцыяй і вольчым «ура» ў тонар партыі, у гонар вялікага правальніка п'янулася ўрады Совету таварышам Сталіна.

Стэханаўцы дзяржаўнага гандлю БССР на прыёме перад таварам членаў урада БССР прадэманстравалі сваю гатоўнасць пад кіраўніцтвам партыі, пад кіраўніцтвам органаў саюза кіраўнікоў БССР таварышоў Н. Ф. П'яко і М. М. Галадзеда амагацца за сапраўды культурны і лепшы ў свеце саюзцы гандляў.

Агульнагарадскі вечар работнікаў друку

12 мая ў памяшканні р'яднага аб'ядуецца агульнагарадскі вечар работнікаў друку сумесна з стэханаўцамі, раб'орамі, работнікамі культуры і навуцы, прысвечаны Дню Пачатку ў 8 гадзін вечара.

У праграме вечара: 1) даклад аб Дні Друку; 2) канцэрт. Билеты выдаюцца ў гаррайонах КП(б)Б у дні 10 і 11 мая.

МЕНГАРНОМ КП(б)Б.

Рэдакцыя газет «ЗВЯЗДА», «РАБОЧИЙ».

Стэханаўскі дэкаднік МТС

Не дапускаць халастых перагонаў і вымушаных прастоёў трактараў

Перад праполкай

СЯННО. На п'ятак раёна а'явіліся дружныя ўсходы ільну. Ускодны паказваюць на багаты ўраджай. Большасць ільняводчых двароў рыхуюцца да праполкі. Звычайна калгасы «Знамя», Пуштынскага сельсовета, арганізацыя Косіна П'якавіча і асяняныя Марфа Дзехцярава штодзень сочаць за ўсходамі ільну. Яны прыступілі да загатоўкі колаў, якія будуць расставлены на ўчастках у вышду палявання ільну.

У калгасе Імя Сталіна, Ульянаўскага сельсовета, асяняныя Філімон П'яко, Радзівіч Маця і Радзівіч Таляна абмеркавалі пытанне праполкі ільну. Першую праполку яны праводзіць як толькі з'явіцца пушталель, а праз два тыдні — другую.

Некаторыя праўленні калгасоў не лічаць патрэбным аказаць дапамогу ільняводчым двароў. Прыкладна, у калгасе «Знамя», Радзівічскага сельсовета, асяняныя Гардзюк Міла і Вірбоўская П'якоя праўленнем калгаса пасля заканчэння саб'ор ільну пераводзілі на жывялагодную ферму. Звычайна Імя Сталіна пасылаюць на работы, не зважаючы на ільновод, а гэта не дае магчымасці арганізацыі п'яны догляд па с'езу і добра падрыхтавацца да праполкі.

А. Л. МАХНАЧ.

Перабоў у забеспячэнні гаручым

У Дрыбінскай МТС усе брыгады ўключылі ў стэханаўскі дэкаднік, але сапраўднай перабоў за выкананне норм няма.

Механікі да гэтага часу нічога не арабілі, каб павялічыць прадукцыю, насць прамы трактараў (наваічынныя абароты), як гэта робіць перадавыя МТС БССР.

Не атрымалі перабоў у забеспячэнні трактараў гаручым і асяняныя матэрыяламі. У в'ясмай брыгадзе з-за адсутнасці гаручага трактары прасталі 50 гадзін. Трактар «УТЗ», які ісьць у МТС, працуюць толькі на той прычыне, што не з'явіўся іль, НАТУЛІН.

Аршаншчына выканала план веснавой с'езы

ОРША, 9 мая. (БЕЛТА). 8 мая Аршаншчына выканала план веснавой с'езы. Засеяна 51.338 гектараў.

Раб'т амагацца за завяршэнне с'езы ўсёх культур па кожнаму калгасу і саўгасу.

Стэханаўцы дзяржгандлю на прыёме ўрадам БССР.



Стэханаўцы дзяржгандлю на прыёме членамі ўрада БССР. НА ЗДЫМКУ: тт. ГАЛАДЗЕД і ЧАРВЯКОУ ў групе стэханаўцаў дзяржаўнага гандлю Савецкай Беларусі.

Мужныя паводзіны рэвалюцыянера

БЕРЛІН, 8 мая. (БЕЛТА). Пра с'ез аднаго з правальнікаў г'ямбур'скай работнай а'яды Андра, які адбываецца ў Гамбургу, прышлівае выключную увагу.

Не выключна на тое, што паслядзейні суд фармальна лічыць адкрытымі, для наведвальнікаў а'ядаў вельмі абмежаваны лік месц.

Донус наведвальнікаў у залу суда вельмі затрунен той а'ядынасьцю, што для кожнага наведальніка вельмі атрымаліся а'ябы дазволу старшым судам, які выдае ім толькі а'ябы «палітычна наведвальнікаў іх бедакорна». Не гледзячы на гэты с'ез, раніш адбор, сярод публікі ўсё-ж прад'явіліся с'яміты да Андра, так што старшыня суда прыгаворіў наведвальнікаў удаленнем іх з залы суда.

Як паведамляюць газеты, Андра трымаецца на с'ядзе ба'дэра і ўраўнаважана. Барсэлянт фанкцыя «Вамугод» т'дэлава а'явае Андра ў наступных словах:

АБ ЗАДАЧАХ БОЛЬШЕВІЦКАГА ДРУКУ — З ДАКЛАДА ЗАГАДЧЫКА АДЗІНЦА ДРУКУ, ВЫДАВЕШВА П'яко ВІП(б) тав. Б. М. ТАЛЯ НА СХОДЗЕ РАБОТНИКАў ДРУКУ І РАБОРАў МАСКВЫ ў ДЗЕНЬ ДРУКУ з МАЯ 1936 г.

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — ВЫКАНАЦЬ ПЛАН ЗДАБЫЧЫ ТОРФУ. І. АШАРОВІЧ — ДВА ГАДЫ ЯЗР'ОДСКАЙ АУТАНОМНАЙ ВОБЛАСЦІ.

Р. ДОДЗІН, С. ГАЛІНІ — У ХВАСЦЕ МАС.

АСІПАВІЧЫ. (Ад спец. кар. «Звезда»). Раёна. На галініку стрэлка паказвае 7. Дырэктар маашынатрактарнай станцыі тав. Драчоў с'янаецца на работу.

У 9 гадзін 30 минут Драчоў вылікае ў свой кабінет статыста, каб той са'яўся ля тэлефона і прымаў ад сельсоветаў з'яды. Заваніў тэлефон.

У 9 гадзін 55 минут дырэктар па тэлефону вылікае аграном МТС тав. Пайкіна са Зборскага сельсовета. Яна пералае, што другі дзень яны выб'ор са ст'роу трактар «УТЗ» № 18 з брыгады Бурка.

— Трэба выехаць на месца, — а'яваюць дырэктар да загалічна майстэры тав. П'якоя.

Разам з загалічным майстэры р'яднаў ехаць у брыгаду Бурка дырэктар За 5 минут да ад'езду дырэктар вылікаў па тэлефону старшыню Яноўскага сельсовета тав. Рус. Ён даваў да ведама дырэктара, што а калгасоў яго сельсовета няправільна перакінулі трактары ў другі сельсовет.

Драчоў пералаў Русу, каб той па гэтай справе а'яваўся да старшага агранома МТС Захарона і брыгадэра Шумакіна.

Нарэшце паўтарылі рушыла са з'яды МТС. Яна ішла тав. Ільну калгас «Авангард». Зборскага сельсовета м'ялыя сп'яналіся. — Дзе тут працуюць трактары — сп'яналі ў б'ягата хлопчыка.

— Там, за в'яскай, адзін трактар стаіць, другі не ведаю дзе — па'япнеша а'явааў хлопчык.

Праз 8 гадзін дырэктар і загалічны майстэры прыехалі ў МТС да а'яваўшага трактара № 12. Што арабіў дырэктар на месцы, каб цуспіць трактар? Ён... расказаў дырэктару трактар і даставіць у МТС кола маханка для дароўкі шп'які. А хто вінаваты ў аварыі—гэтым дырэктар і не а'яваўся.

У 8 гадзін вечара дырэктар ужо быў у канцыяры МТС. Тут да загалічна б'ягавілі адзінцаў і праўды дырэктара заехаць у яго брыгаду.

— Я буду ў вас хутка, — паабяцаў дырэктар.

Да 23 гадзін 45 минут у кабінет дырэктара абмяркоўваліся пытанне аб нормах выпрацоўкі па

рамонту сельскагаспадарчых машынаў. Становіцца проста незручна мелым, чаму толькі зараз, у час сканчэння с'езу, вырашаецца гэта пытанне?

Работы дзень дырэктара МТС тав. Драчова заканчваюцца размовамі па тэлефону і распытаннем аб х'ядзе стэханаўскага дэкадніка.

Па Асіпавічкі МТС с'яда трактарамі праводзіцца на 18 проц. ворына — на 34 проц. баранава—на 50 проц. дыжэван — на 68 проц.

МТС уключылася ў стэханаўскі дэкаднік фармальна. Трактарныя брыгады не забяспечаны канкрэтным кіраўніцтвам. Палітычна-маашына работа а'яды трактарыстаў адсутнічае. Трактарысты а'ясім не чытаюць газет. Варта адначаснаць дырэктара па палітыцы тав. Улазаў з'ясім не быў у трактарных б'ягатах, не праводзіў ніякай работы.

Не створаны ўмовы работы трактарыстам. Трактарысты з б'ягата Бурка заставаліся на раз без харчавання. А старшыня калгаса «Авангард» тав. Клішко, дзе яны працуюць, насміхаецца.

Раз трактары драны працуць, то і трактарыстаў карміць не буду.

У гэтым калгасе часта прастой трактары і ад таго, што Клішко драны арганізаваў пад'яву гаручага і вальды.

— Я даў распаралжэнне; не ведаю, чаму не выканалі, — а'яваў в'янаца ён.

У калгасе імя П'яко, С'янскага сельсовета (старшыня Яноўскаў) 20 красавіка трактар прастаў у гэтым калгасе з-за непадоўкі вальды. 22 красавіка тут прасталі п'ялы дзень чатыры трактары з-за непадоўкі гаручага.

Дайшла справа да таго, што трактарысты з брыгады Прыгаюна былі вымушаны змаваць трактары в'ячэйнай калёнай маазаў прычым непадоўкі маазаўнага матэрыялу. 10 трактараў не забяспечаны прычымным інвентаром.

У МТС няма ні аднаго стэханаўца. Аб лепшых удальнікаў-трактарыстаў, б'ягавілах не к'яла п'яны. Іх а'ясім не пераа'яваць у іншыя брыгады.

Больш таго: самі б'ягавілы не ведаюць выканання плана па сваёй брыгадзе.

Такі стыль работы Асіпавічкі МТС.

В. АСТРОУСКІ.

УРУЧЭННЕ ОРДЭНАў РАБОТНИКАМ ПРАМЫСЛАСАЦІ



7 мая на паслядзейні пр'яздына ЦВК Саюза ССР адбылося ўручэнне ордэнаў народным камісарам тых галін народнай гаспадаркі, якія перавыканалі вытворчы план 1935 года, а'ядамімаў Крмына-ноўскаму, Графіцкі, Пранішчынаў і інш. НА ЗДЫМКУ: уручэнне ордэна Леніна народнаму камісару м'ясцовай прамысловасці БССР тав. А. Р. БАЛДІНУ.

Фото Ф. КІСЛОБА (Савафоту).

Перавыконваюць новыя нормы

Торфазаводы працуюць зараз па новых нормах.

15 дзён работы торфазавода імя тав. Гея (Смалыці раён) паказалі, што новыя нормы пры сапраўды стэханаўскай рабоце перавыконваюцца. У мінулым годзе на машыну была норма 33 тысяч

пагін торфу а ў гэтым годзе—48 тысяч. Перадавы брыгады па выпрацоўкі торфу і г'яду юр'я му перавыконваюць. Так, брыгады Курдына і Аляксеева за 8 гадзін даюць замест 64—80 тысяч пагін торфу, выконваюць норму на 120—130 проц.

НАУШЫРКА.

АНЕКСІЯ АБІСІНІ

МАРШАЛ БАДОЛЬЮ — ВІЦЭ-КАРОЛЬ АБІСІНІ

РЫМ, 10 мая. (БЕЛТА). Агенцтва Стэфані паведамляе: «В'які фанкцыя совет і Совет міністраў учора прынялі і прадставілі на падпіс карале два дэкреты. Першы дэкрэт уставаў, што тэрыторыя і насельніцтва абісінскай імперыі знаходзіцца падкам і паўнамоцна над суверэнітэтам італьянскага караляўства. Тэтул імператара Абісіні прыняў із сябе і на сваіх наследніках італьянскі кароль».

Адносіны Францыі к дэкрэту Італьянскага ўрада

ПАРЫЖ, 10 мая. (БЕЛТА). Паведамляючы аб рашэнні італьянскага ўрада анексаваць Абісінію, агенцтва Гавас пералае, што «французскі ўрад у свой час пап'яраў ўрад Італіі аб тым, што ён п'янае за сваёй ц'янкай і поўнамоцна права ў далейшым вызначыць свае адносіны да тамага сп'ябаву дз'янняў».

Воджкі замяннага друку

БЕРЛІН, 10 мая. (БЕЛТА). Каментуючы анексію Абісіні Італіяй, газета «Берлінер тэгсблат» азначае, што гэты акт «нічта больш узмааінае напружанаць на ўзаемаадносінах паміж Англіяй і Італіяй», а таксама, што «гэтая анексія Абісіні а'яваўша ўдарам па палітычнай сістэме Еўропы».

Адносіны Германіі да падзей газета фармулюе наступным чынам: «Германія захоўвала ў абісінскім канфлікце суворы нейтралітэт і не бачыць прычымны мяшч свае п'яны. Аднак трэба сказаць, што акт Мусаліні наблізіў Афрыку да Еўропы. Афрыка п'япер паставіць у парадка для новых пытанні, створыць новыя небяспекі».

ПАРЫЖ, 10 мая. (БЕЛТА). Каментуючы дэкрэт італьянскага ўрада аб анексіі Абісіні і агаляючы італьянскага караля абісінскай імператарам, П'ярынак у газете «Ого де Пары» азначае, што на працягу апошніх 8 дзён французскі ўрад беспаспяхова імануе ся даб'яца ў Рыме і Лондане кампраміснага вырашэння абісінскай праблемы шляхам устаўлення ў Абісіні рэжыму, аналагічнага рэжыму Марока і Егіпта. Форумаль падобнага роду, разлічаны на тое, каб зв'язаны жадаема кампраміснае рашэнне з англа-франка-італьянскім дагаворам 1906 г., французскае міністэства замежных спраў разлічвала прымірыць Англію і Італію і захаваць інтарэсы французскіх кампаніяў і французскай дзяржавы».

«Італьянская імперыя»

РЫМ, 10 мая. (БЕЛТА). Агенцтва Стэфані паведамляе, што Мусаліні выступіў з прамовай з балкона венецыянскага палаца. Гаворачы пра ўрадавыя дэкреты аб Абісіні, Мусаліні падкрэсліў, што ц'япер Італія стварыла сваю імперыю, якую будзе абараняць супроць каго-б там ні было сілай зброі. «Тэрыторыя і насельніцтва, якія належалі абісінскай імперыі, — сказаў Мусаліні, — знаходзіцца п'япер пад поўным суверэнітэтам італьянскага караляўства».

Італьянцы занялі Харар

РЫМ, 9 мая. (БЕЛТА). Як пералае агенцтва Стэфані, войскі генерала Грацыяні занялі Харар. Калоны італьянскіх войск накіраваліся ў Дырадауа.

Італьянцы занялі Харар

РЫМ, 10 мая. (БЕЛТА). Агенцтва Стэфані паведамляе, што пасля паслядзейня Вялікага фанкцыя савета Мусаліні прыняў італьянскага пасла ў Лондане Грамэці, з якім меў доўгую гутарку, а таксама паслаў Германіі, Бразіліі, Японіі, насланнаў Аўстрыі, Венгрыі, паверанага ў справах Албаніі і ваенных аташэ Германіі, Аўстрыі і Албаніі.

Асанья — прэзідэнт Іспаніі

ПАРЫЖ, 10 мая. (БЕЛТА). Агенцтва Гавас паведамляе з Мадрыда, што лідэр «рэспубліканскай левай» (партыя, якая ўваходзіць у народны фронт) Асанья

выбран прэзідэнтам Іспанскай рэспублікі. За кандыдатуру Асанья галасавалі 754 дэлегаты з 864 прымаўшых удзел у галасаванні.



ВАЛАКІТЧЫКІ

(ПІСЬМО У РЭДАКЦЫЮ)

Арханскі нарсуд 9 сакавіка г.г. разабраў справу па іску жалася «Чырвоны бераг» да армянскай канторы Беллётароўніны. Іск быў задоволены, і кантора павіна была ўплатіць наміму жалася 4,861 руб. 80 к. Але ў канторы з пэстанавілі судна не згадзіліся і абскардзілі ў Вярхоўны суд БССР.

У красавіку мы атрымалі паведамленне, што справа Вярхоўном разабрана ў нашу карысць і мы можам у армянскім нарсудзе атрымаць выканаўчы ліст.

Калі-ж мы зварнуліся 25 красавіка ў нарсуд, то аказалася, што справа яшчэ з Вярхоўна не прышла. Працаваць некалькі дзён, калас накіраваў свайго прапануна ў Менск за справой, бо нам лямінова патрэбны былі грошы для выкупу мінеральнага ўгнаення.

У Вярхоўна працэдура стала даведка павердальна наміму працэдуры, што гэта справа за № 2806/1 сапраўды 22 красавіка разгледзена вярхоўным судом і накіравана ў Оршу. Калі-ж наш прапанунаў заўважыў ёй, што армянскі нарсуд справы не атрымаў і папрасіў даведка яе ў экспедыцыю аб тэрміне высылкі, то яна адказала: ў экспедыцыі справы не затрымліваюцца, і больш не стала з ім гаварыць.

Нічога не дабіўшыся, наш прапанунаў вярнуўся назад. А справы і па сёння ў армянскім нарсудзе няма. Як выдзіць, яна ляжыць у экспедыцыі Вярхоўна і чакае сваёй «стары».

Старшыня жалася БАГУЗА.

СТВАРЬЦЬ УМОВЫ ДЛЯ РАБОТЫ СТАХАНАУКІ

(ПІСЬМО СТАХАНАУКІ-СЕЛЬХОЗА)

Стыханаўка, бригадзір сельскагаспадарчай арміі ім Куйбышава (Заліска сельсавеце, Смілінска раён). Раўна Поля ў мінулым годзе ў сваёй бригадзе дала высокія паказальнікі па ўраджайнасці. Раёнам і райвыканкам яе работу ацанілі і за ўдзячную працу прамірвалі ў суме 800 руб.

Зусім іншай ацэнкі да стыханаўкі-бригадзіра старшыня арміі, член партыі т. Жур. Больш чатыры месяцы яна не мае сваёй кватэры, жыць яе павіна, а Жур не півавіцца яе бытавымі кватэры ўмовам.

Калі Таўкач зварнулася да Жур за дапамогай, ён з насмешкай адказаў: «Выходзь заўжук, будзь кватэра». Такія пачуцці, ітаварыскі адносіны да стыханаўкі не да твару члена партыі. Таўкач безумова трэба дапамагчы, стварыць для яе жылля і працы належныя ўмовы.

ВЛ. МАЦВЕВІЧЫК.

ПРА УРАЧА ЗАБЫЛИ

(ПІСЬМО СЛУЖАЧАГА)

Загадам па слуханку акрэдытаваць ад 5 кватэрнікаў мінулага года аглядчыкаў. Урачская участковая больніца доктар Мурашкі пераключыла на паслужы армянскаму хірургічнаму аддзяленню слухача больніцы і сакавіка г.г. слухачі акрэдытаваць перагледзіць штаты, парашыць, што хірургічнае аддзяленне на 35 ложкаў абдышана без ардынатара, Мурашкі пераключыць у судовую экспертаў.

Сям'я доктара Мурашкі да гэтага часу жыве ў ўраччым прыбыткі, бо горавет адмаўляецца даць у Слуцку кватэру. Новае загалюк урачскай больніцы і старшыня сельсавета прапануюць тэрмінова слабаціць памішканне, якое патрэбна для свай супрацоўнікаў.

Адным словам у горад выклікалі, але ўмоў для працы не стварылі.

ДЗІНІС.

ЗАДЭК НАД АЗІШЕМ.

(ПІСЬМО СТУДЭНТА)

Мы ўжо сабраліся ўвайсці ў зваршніц, як раптам убачылі як нейкі грамалітніц пачаў ад уваходу за вушы вушы 15 школы Шуру Мішкевіча. Шура плакаў ад болю і, трываючы ў руках купіны білет, не разумеў у чым справа: ён толькі на хвіліну выйшаў на двор, воль за гэта яго пачаў за вушы.

На салытанне, чаму так груба адносіцца да дзяцей, адміністрацыя ўмікнуўся і нічога не адказаў.

Інакш паступіць нехта, і наступіць за яго работнік зваршніц.

Каб запытацца пра рэшына адміністрацыя, нам прапаваліся купіны білет, бо «дырэктар знаходзіцца ў сярэдзіне». Але тут выдзіла, што асоба, якая пачаў за вушы Шуру, і ён сам дырэктар (Коган).

ОЛФОН, ПЕЗНЕР.

ПА СЛЯДАХ ВУСТУПЛЕННЯ «ЗВЯЗДЫ»

Пад гэтым загалюкам у «Звядзе» было змешчана пісьмо шахматнага т.т. Кудро і Храпуноўча, што шахматна-шахматы спорт у горад Віцебску не разгорнуў.

Віцебскі горадпрофсоез паведаміў нам, што ў клубе «Профінтэр» зноў створана шахматна-шахматы іза база. Створана агульнараёнак іза база шахматна-шахматы, аддзяленні склаў гэтай секцыі, арганізавалі на раду адрадыпраметстаў турнір.

І. АШАРОВІЧ.

Мой метады работы на трактары

У саўгасе «Слабада, Мазырскага раёна» я працую ўжо 10 год, а гэта трактарыстам. Памятаю, калі садыўся першы раз за руль, мне было аднаццаць гадоў, а я нібы боіцца. Радасна таму, што ажыццяўлялася мая жаданне стаць трактарыстам, бо знаў таму, што машыны добра я яшчэ не ведаў.

Але з кожным днём я ўсё больш вывучаў трактар, усё больш ацэньваў тэхнічную работу на ім. Спамагалю выпрацоўка мая была аўсім малая — 2-3 гектары ў дзень на ўорыне і 10-12 гектараў на слубе. У 1934 годзе я стаў зоравы, а змену да 5 гектараў і ацэньваў 14-15 гектараў.

Летась дырэкцыя саўгаса заманавала за мной новыя «ХТЗ». Я стаў берагчы машыну як зяіцкую вока: свечасова падляваў падшыпнікі, мянаў поршневая колёныя добра змаваў, чысціў і гэта забяспечыла мне безаварыйную работу. На працягу ўсяго года мой трактар не прастаяў наміна ні адной гадзіны. Працаваў ён са значна большай нагрузкай. Я стаў зоравы да 7 гектараў за змену і ацэньваў трактарнай сельскай працы да 12 гектараў.

У стаханавскі 1936 год я паставіў перад сабой мэту дабіцца ішчэ большай прадукцыйнасці працы. Перад выхадом у поле я ішчэ раз праверыў сваю машыну. У першы-ж дзень работы я ўараў 7 гектараў. Потым я пачаў зоравы па 8-9 гектараў і зараз даваў сваю выпрацоўку да 10 гектараў за змену. На сабце я ў першы дзень работы ацэньваў 18-19 гектараў. Алімак калі я працую ў гаасе «Звезда» аб рекордзе старобінакага трактарыста т. Аладко, які ацэньваў за змену 32 гектары, я прымадуваўся, як ён мог гэтага дабіцца. Потым я прышоў да думкі, што трэба выбраць добрую глебу і пуціць трактар на трывожу хутасці, забяспечыць каб яна не мала перамяшчалася хуткаму руху трактара. Разам з мэтам напарнікам, які прапавалі на севацы — т. Жураўскі — мы рас-

працавалі канкрэтны план нашай работы на дзень. Рапым выхадзі прапавалі ў поўнай бялой гаўтані, каб не было атрымання ні ў насенні, ні ў гаручым, ні ў ішчых надобных матэрыялах. Усё гэта было дастаўлена нам на поле свечасова і мы прыступілі да сабы. Прапрацаваўшы 10 гадзін, мы пераканаліся, што дабіцца такога рэкорду ўсім лёгка. Мы ацэньвалі 33,4 гектары за 10 гадзін работы.

Трэба сказаць, што кожны трактарыст зможа прымаціць гэты метады. Патрэбна толькі вялікая трывожна па часці ўмення пераключыць на-халу хутасці руху трактара, бо пры атрымання ў сельны атрымаўшы ацэньваў абемен (агрэх) і трэба загадзя ўмець адрагуляваць пададу гаручага, каб матор не перагравася і неаграваўся. Усё гэта я зараз добра асвоіў і мяркую на слубе змта дабіцца 50-60 гектараў за змену. Мой заробак зараз значна павысціўся. У красавіку атрымаў 507 руб. У сувязі з гэтым у мяне з'явілася большыя патрэбнасці да культуры. Хоп я і маланісьменны, але ўсё-ж газету чытаю рэгулярна. Чытаю таксама і мастацкія кніжкі. Прачытаў ужо кніжку Фурманова «Чапаев» і пачаў чытаць «Мать» М. Горькага.

Заміж усімі трактарыстамі ў наўраўнаўна ішчэ адна асобнабортніца. Я саборніца з трактарыстам Нааарнак, які, праўда, ад мяне астаў, але я яму дапамагаю з тым, каб і ён адлаваў трактарам. Трэба сказаць, што трактарыст Дубавец пачаў усё ацэньваць майм метадам работы. Калі я за дзень ацэньваў 33 гектары, ён ацэньваў 23 гектараў за змену.

У гэтым годзе я абавязваўся даць не менш 1.000 гектараў на трактар. Да гэтага часу ўжо ня, працаваў каля 400 гектараў і спадзяюся, што да канца года свай абавязальства выканаю з гонарам.

БАБРОУ НІТА, Трактарыст саўгаса «Слабада», Мазырскага раёна.

СВАЯ ПШАНІЦА, СВАЕ ПІРАГІ

Калісці, гадоў дзесяць таму, напайкаўскім бляімак Платон Ізабамару пра свае пшанічныя біны. Аладкі ў смятае, смачны прот са сваёй пшаніцы талды было мараў могаў. Але дзе ўзяць мука, калі пшаніца роўнае толькі на Украіне? Дадзі гораў пшаніцы не паказваў — гаварылі тады.

Праішце якіх дзесяць гадоў, і пшаніца пачаўшы ацэньваў стала раўнапраўнай культуры. Сям'я таго ж сям'я Платона Ізабамараў і абеу бригадзір быў у армянска на 19,7 цэнтнера найлепшага аэрыя пшаніцы. Другія азімыя і абеу бригадзір былі такога добра. У мінулым годзе мы знялі з 7,5 га на 18,3 цэнтнера азіма жыта і па 19,5 цэнтнера азіма з 9 гектараў.

5 га азімай пшаніцы, дзе мы атрымалі ў 1935 годзе найбольшы ўраджай, было пасеяна на вікаўшчыне. Як толькі віку скасілі, а скасілі яе на азімы бору раўна, узалучылі поле. Гэта было ў пачатку жніўня. Прая пару тыдняў узалучанае поле засяручывалі і палажылі гной. Гной зваралі асвожым, не даў іму ляжаць ні аднаго дня. На посты дзень, калі ворыма палажыла, пасеялі раўна саяк пшаніцы «маскоўку». На нізінах працалі невялікія бо-

разны для стоку неспавых вод. Гэтым самым напайкаўскі вымаканне і выправанне пшаніцы.

Вясною, калі зямля праасхла, праправавалі пасевы: на нізінах мясцах 2 разы, на ўагорках раз. Адразу ўстанавілі нагляд за пасевамі інспектары па азіцы. Як толькі на пшаніцы з'явілася пуствае, мы яго прапавалі. Палудне да поўнай чыстыя.

Слэга ў нас азіма зямля пшаніцаў 35 га і 10 га яравой. Мы паставілі перад сабою задачу атрымаць з кожнага гектара не менш 114 пудоў, а з лепшых участкаў не менш 150 пудоў на гектар.

Вясною ўраджай мы забяспечым вышчына добрым доглядом пасеваў, свечасовай і правільнай уборкай ураджая. Як і ў мінулым годзе паправавалі пшаніцу, дзе ў адзін след, а дзе і ў два, і залужнасці ад глебы.

Вялікую увагу зварнулі на падкормку пшаніцы. Палову пашова падкормілімав мюевай жыжай, раўнаўнаўнай валой, а частку тарфяным кампостам. Палаткова арганізмам абор поспу на дэсарапрапоўкаў і асобныя часткі пасеваў азімай пшаніцы падкормім поспам.

Забраціў усё гэта і арганізаваўшы свечасова і бера старай уборку, нашы жаласнікі арміі ім Блюхера атрымаюць са сваёх лепшых гектараў па 150 пудоў высокакачэстай пшаніцы.

Старшыня жалася ім Блюхера, Капільскага раёна ІВАН ГАЛЫНСКІ.

Брыгадзір ПАРФІРЫ ШОСЦІН.

ДВА ГАДЫ ЯУРЗІСКАЙ АУТАНОМНАЙ ВОБЛАСЦІ

Пры паваніны нарыма станаючына, яўрэў адрадыпраметстаў праграма, высунайта відомым праграмістам аберапракурарам сваядзінава сёнада Набеланасавым. А праграма была вельмі протая: трэй вясельні і трэй саякныя. Коротка і асна. Яўраўская буржуазія, як прывілеяваны клас, куллага свае прывілеяныя «спідыяны». А гідэаеўкія кушы, падрачыкі, абабарыкаты карысталіся ўжо прывілеяны «вясельна сёнады», і больш аздужаваны і я. Я. Гінабурці, Палаковы, былі ўнагараўнакы баронскімі тытулам і генеральскімі чынкамі. А яўрэўскія народныя м'яны і сядзіны ў боцы, былі масы, я сядзіны тах званай «сёнады сёнады» і аздужаны на зваршніце і вырадыны.

члавецтва ўзнісла да стана. Вышы народы ПРАДУДБІ саякныя БАПРАДУДБІ саякныя зарэчыныя сваім прывілеям прычынаў народы ўсё свету. (СТАЛІН) — Марксізм і нацыянальна-каліаніянае пытанне, стар. 189).

Стварэнне Яўраўскай аўтаномнай вобласці, двухдзядзе якое мы цыпер адзначам, з'яўляецца ішчэ адной яркай дэманстрацыяй вялікага тэарыяна ленына-сталецінскага нацыянальнай палітыкі.

Як ні была цяжка сядзіна царскага мінулага, совецкая ўлада яе ператварыла. Яўрэўскія дзядзе ў царскі час былі найбольш «эксплуатаваны», паказалі з'яўля, а зараз у шматлікіх інацыянальных кілгасях дзядзе тысячы яўрэў-каліанікаў зямлі і пшаніцы, замочаным, культурным жыццём.

Яўрэў-работчы ў мінулым — гэта рамеснік, кравец або шапеч, працуючы ў кардыёмым прадпрыемстве за жабрацкую аплата. Зараз ён працуе на самых буйных совецкіх прадпрыемствах. Ён ужо не толькі кравец, шапеч і азіма і металіст, і шахцёр, чыгуначнік. А што стала з яўрэўскімі мастацкамі? Іно-ж прадаўцы ішчэ сабой акучылі «жаначы-

У СОЎНАРКОМЕ БССР

Соўнарком ацэньвае ў прапавалі наміска старшыні СНК РСФСР тав. Лебедзя аб алкшыні ў Вібеку, Баўруску і Гомелі аддзяленні КОГІЗа РСФСР, а ў Менску — сятара перамяшчэння і паліцыйнае выдзяленне Беларускага аддзялення КОГІЗа.

СНК заверыўшы генеральны каўтарым будаўніцтва політэхнікума ў Рачыні з аб'ёмам у 15.402 кубаметры. Кошт будаўніцтва ацэньваўта ў 607 тысяч рублёў. Належасеты даручана да і чарова экласці і заверыдаць каўтарым на абсталяванне вучэбнага корпусу тэхнікума.

На абсталяванне лукавой кіностанцыі ў мескім палачы пранераў Соўнарком заводу Вейдзяржэны выдаткаваў 35 тысяч рублёў.

Соўнарком даручыў Наркамему арганізаваць інспектарскую групу пры жыўлагалоўчым кіраўніцтва для аказанія тэхнічнай дапамогі жалгасам у будаўніцтве жыўлагалоўчых ферм.

Трэста Белдэў, Белдзісава, Белкаліеспрамавоу, Гомельскаму, Наркамспрому і Наркамзема даручана арганізаваць зварб 42 тысяч рамачных вулляў для нова-арганізмаў жалгасных пчаліных пасек. Вулля ў рабам павіны быць аджурны не пазней 15 чэрвеня.

Слэга спажывецкай кааперацыяй закупіла для вясновай сядзыні жалгасях 88 тон насення канюшы, ны, пры планавым заданні ў 48 тон. За добрую работу па аздужанню насення канюшы Соўнарком прамірваў дырэктару смалыўскага, капільскага і бягомльскага райаўгаў, а таксама рад рабніцаў сельпа. 150 рублям прамірваў трамалскі загалюк жалгаснікі Палаткова з Гарадошкага раёна. (БЕЛТА).

ПАВЕДАМЛЕННЕ ЦВК БССР АБ АБМЕНЕ ОРДЭНСКІХ ДОКУМЕНТАУ

1. У сувязі з паставой Праэдыума ЦВК БССР ад 5 красавіка 1936 года «Аб змене статута ордэна «Працоўнага Чырвонага сцяга БССР», маюцца ў асоб, унагараджаных ордэнам «Працоўнага Чырвонага сцяга БССР», ордэнаскі дакументы (ордэнаскія кніжкі грашовых купонаў) падлягаюць абавязковай змене на дакументы новага ўзору.

2. Змена дакументаў будзе праводзіцца сакратарыятам ЦВК БССР.

3. Усе прыдзяваючыся ўнагараджаным грашовым купонам на ордэнах на купонах да № 6, г. ян па чэрвень 1936 г. уключна, павіны быць атрыманы ў бухгалтэрыі ЦВК БССР або ашчадкаў БССР.

4. Унагараджаным павіным, пачынаючы з чэрвеня 1936 года, вясель жалгаснымі накетамі свае ордэнаскі дакументы ў сакратарыяце прэзідыума ЦВК БССР — г. Менск, Дом урада.

5. Разам з ордэнаскімі дакументамі ўнагараджаным абавязана вясель тры фотакарткі невялікага памеру (5x8 см), заверынацыя расаўнаў, то маючыма саветам. Увазьваў дакладны адрас месца работы і жыхарства.

Прабса па мясцовых газет надрукаваць гэта паведамленне. Сакратар Цэнтральнага Выканавчага Камітэта БССР М. ЛЯУНОУ.

7 мая 1936 года.

147 ПРОЦЕНТАУ МЕСЯЧНАГА ПЛАНА ТОРФАЗДАБЫЧЫ

БАБРУЙСК. Торфазавод «Новая Беларусь» з першых дзён сезона сістэматычна перавыконвае план торфаздабычы. Красавіскі план выкананы на 147 проц. Перавыконанася аднаго дня торфаздабычы і 8 мая 7 мая дзядзе аднаго завоў выканаву на 116 проц.

Брыгада тав. Мордуса 5, 6 і 7 мая выканала дзядэнае заданне па новых нормах на 132,5-144,6 проц. Добра працуюць брыгады Каміскага і Калева.

Гэтыя дабілася, гэтыя дасягнула комуністычная партыя, кіруючая вялікім прадальном народам, любімым Сталіным. Большынікі гэта прабылі сяміма, планамера, кіруючыся прынятымі пралетарскага інацыяналізма. «Вішном усіх маршпратстаў партыі і ўрада ў адносінах да яўрэўскіх мас з'яўляецца стварэнне Яўраўскай аўтаномнай вобласці.

Людым вузка-працтычнага разу мя і невысокага палітычнага гаразона незразумела палітычнае значэнне гэтага ведаўнага маршпратства. Іны разважачы ірвагладна так: беспрацоўе ліквідаваў, яўрэўскі труканік народу і з усю жыве ішчэ і культурна ішчэ і нас той вянамці Польшчы, Літвы, Румыніі. Палесціны шукаць сабе месца пад сонцам; у нас няма «лішка» яўрэўскага насельніцтва, як у капіталістычных краінах. Дык чаму ж створана Яўраўскай аўтаномнай вобласці? Гэтыя людзі не разумеюць аднаго важнага прышчылу ленына-сталецінскага нацыянальнай палітыкі, а імяна: «Дэмакратыя працоўным масам невялікарускіх

СВЯТА ДЖЫГІТАУ ПАЎНОЧНАГА КАЎКАЗА



Пачаток 5 мая ў Пяцігорку на стадыёне «Дынамо» свята джыгітаў Паўночнага Каўказа праводзілася 6 мая на пярэдням іпароме. У праграме свята: парад, у якім прынялі ўдзел донцы, кубанцы, чэрцы, стурвалыцы, кебардзіцы, дагестанцы, карачэўцы, чаркесы — усё ў нацыянальных насьцюмах, на конях, а затым нацыянальнае выступленні. На сцэне джыгітаў, выступленне дагестанскага ансамбля і ішч. На здымку: масавая лэацына.

Фото М. МАРКАВА (Савецфот).

У ХВАСЦЕ МАС

Заняті, вельмі заняты людзі ў цэнтральным праўдэні саюза рабчыцкай пчалінай прамысловасці. Да таго перагружаны і закладары, што не маюць часу апомніцца, перавесці дух.

Ці-ж гэта жарты, стоўкі радзі? Тут табе і амен прабілоўці, і пасяджэнні, і парадзі. Дзе ўжо тут зямнаста стыханаўскі рух! Часу не хапае.

Аднак, трэба быць справядлівым. ЦП саюза мае два пратаколны, з якіх асна вясель, што на двух палядзёных прэзідыумах ставя паглядзе аб стыханаўскім руху. Праўда, гэтыя пратаколы некалькі ўстаўляюць, адносна ішчэ да студэнт-лэага месца. Але гэта няліка. Старшыня ЦП саюза тав. Варакос і ішчэ параказвае іх не без гонару, як і старшыня дакументаў, якія сведчаць, што калісьці ЦП саюза ўсё-ж мела больш часу, чым зараз. Гэта, праўда, было віма, калі ні каротка, а лэагія веча ры вельмі прылілі пасяджэнням.

На сцяне, яе красла тав. Стыханіц, ішчэ фотавітрына: «Стыханіцкія нагальна-чарпаліны прамысловасці». Гэта, бадай, усё, што вельна ў ЦП саюза аб стыханаўска. Але вітрына была зроблена да галінак канферэнцыі, і з таго часу праішо амаль два месяцы. За гэтыя месяцы на пчалінай завадз выраслі новыя людзі, на некаторых павялічыўся лік стыханаўцаў, а сям-там зменіўся.

Для работнікаў ЦП саюза гэта нічога не азначае. Яны паказваюць на старую вітрыну з такім-жа ахалленнем, як і на старыя пратаколы: глядзіце, моў, усё як было.

30 сакавіка ва ўсіх газетках было агулкіравана пісьмо наркома пчалінай прамысловасці тав. Ордэжанікіла аб арганізацыі месячнага стыханаўскай вучобы. Гэта пісьмо ўскальхнула стыханаўцаў, сустрада гарачы воджук сяродшых мас рабчыц. Праішло ішо толькі міма ЦП саюза рабчыц пчалінай прамысловасці, яно маўляла ўсё першую дэкаду красавіка, толькі 10-га ЦП уехама, нулася, уполнілі прыказку «леніна павані, чым ніколі». І, напалса прыкурал усім заўжам з прапавалі пачаць... прапацоўку пісьма тав. Ордэжанікіла.

Работнікі ЦП саюза бываюць і на завадах. Рэдка, але бываюць. Быў, напрыклад, тав. Варакос на пчалінай № 1, былі ўсё і другія работнікі ЦП. Але ад гэтых вітэраў работа заўжам ніколі не пачелішылася. Заўжам на-рабейнама чымае, пакуль планавы аддзел завада даць аэвоў аб колькасці стыханаўцаў; па-рабейнама мала каляніца аб культуры-бытавым абслугоўванні рабчыц.

Заўжам скарціцца на пчалінась рабчыц сілы. Сапраўды, за апошні месці завод пакінула некалькі дзесяткаў рабчыц. Але заўжам

толькі аднаго не разумею: што вялікая доля віны за гэту пчалінась падае на яго самота. Пакідаць-жа завод а-за дронага культуры-бытавага абслугоўвання рабчыц Варта ўвайсці ў ішчараў, убавыць гэтыя брудныя, адсутнасць элементарных выгод для жылля, каб зраўнець прычыну пчалінасьці. Людзі да таго неадаротлівыя, што нават такую «адробя», як гумбачку, вельмаку, графіні з валюю, не могуць забяспечыць для ішчараў. Такі-ж малянока і на ішчых завадах (№ 2-4, № 8). А гэты-ж завод знаходзіцца ўсё толькі за невялікай кілометраў ад ЦП саюза.

ЦП ведае пра ўсё гэта ЦП саюза? Ішчэ кажаць, бо калі ЦП, на шчырма прызначыў тав. Варакос, не ведае нават усёх прашчы старшыня заўжам, то дзе-ж яму ведаць, што робіцца на завадах? А я яму ведаць усёх старшыня заўжам, калі пчалінась сярод ішч така-ж, як і сярод рабчыц. Яны тах часта амянаюцца, што ЦП проста не паспявае нават рэгістраваць іх.

Надлішоў самы гарачы, самы аджываць перыяд у работе пчалінай завадз. На жаль, гэта зусім не аджываеца ў работе профсаюнаў арганізацыі пчалінай прамысловасці. Яны стаяць у баку ад стыханаўскага руху.

Р. ДЗІНІС, С. ГАЛЫН.

Запушчаны участак работы

На Маргелішчыне 26 дамоў соцыкультуры. Гэта ў большасці проты сляніска хаты. Яны часам насіх прыстасаваны пад культурныя ўстанова. Усё і абсталяванне складецца з пары дзядэўскіх талчаноў, лавак, стала, і часам невялікай шафы. У вясмы дамах соцыкультуры зусім няма аздужаваньня. Дамы культурны, які прывіла, бываюць ачыненымі. Але і там, дзе ёсць аздужаваньня, не

